

РЭЗЕРВЫ «МЯСЦОВАЙ СКАРБОНКІ»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

— Развіццё прадпрымальніцтва, самазанятасці — гэта адзін з даходных артыкулаў сельскіх Саветаў, і мы гэтым цяпер шчыльна займаемся, — кажа старшыня райсавета. — Яшчэ адзін са спосабаў папоўніць бюджэт — прыцягнуць сродкі звонку. Кожны год грошай на добраўпарадкаванне выдзяляецца ўсё менш. І мы матывуем людзей удзельнічаць у навядзенні парадку на роднай зямлі. Прычым у першую чаргу адштурхоўваемся ад інтарэсаў жыхароў пэўнай тэрыторыі. Напрыклад, узнікла неабходнасць будаўніцтва дадатковай аўтапаркоўкі (іх часта не хапае там, дзе старая забудова) або дзіцячай пляцоўкі. На такія ініцыятывы людзі ахвотна здаюць грошы, і дзяржава не застаецца ўбаку. Мы купляем абсталяванне, а тэрыторыю акультурвае насельніцтва. Тут і ініцыятыва, і скарачэнне бюджэту, і добраўпарадкаванне.

Няма работы — няма падаткаў

Вялікі рэзerv — гэта не занятая ў эканоміцы людзі. Але як іх зацікавіць?

— Апошнія тры гады мы адкрываем па 80 рабочых месцаў у год, але вялікага попыту няма, — сведчыць Анатоль Мацюлін. — На камісіях па садзейнічанні занятасці разглядаем кожнага чалавека, які звальняецца, клапоцімся, каб ён не застаўся без даходаў. Бо пры гэтым скарачаюцца даходы ў мясцовы бюджэт: няма падатку ні ад работніка, ні ад прадпрыемства. Павінна быць адна матывацыя — працаваць. Толькі ў гэтым выпадку ў раёна будзе магчымасць мацнець і развівацца.

Для сельскіх тэрыторый тыповая сітуацыя: прадпрыемствы, якія раней паспяхова працавалі на эканоміку раёна, або абанкруціліся, або сталі філіяламі абласнога, рэспубліканскага падпарадкавання. З аднаго боку, гэта моцна падкасіла даходную частку раённых бюджэтаў. З другога — сіламі раёна наўрад ці атрымалася б зрабіць пераўзбраенне старых прадпрыемстваў і паставіць іх на новыя

рэйкі. А ў тым выглядзе, у якім яны існавалі, нават размовы не можа быць пра канкурэнцыю на міжнародным рынку. Ды і варыцца ў сваім соку яны доўга таксама не змаглі б.

— Мінулы год быў цяжкі, мы не выканалі бюджэт, даводзілася яго пераглядаць, — канстатуе Анатоль Мацюлін. — Сельскагаспадарчыя арганізацыі недабралі ўраджай. Падвёў і некалі асноўны падаткаплацельшчык — завод ЖБВ, які мае патрэбу ў пераўзбраенні. Шукаем інвестара. Патрэбны прарыўны праект, каб вярнуць завод да жыцця і павысіць даходы, бо цяпер ён у стратах. Затраты на сыравіну, электраэнергію і іншыя рэчы растуць. Патрэбныя аўтаматызацыя, энергазберагальныя мерапрыемствы.

Большасць раёнаў Магілёўскай вобласці, і Чавускі не выключэнне, арыентуецца сёння на развіццё сферы паслуг. І гандаль — адна з тых крыніц, якія адчувальна папаўняюць бюджэт. На жаль, тут таксама ёсць падводныя камяні. Сёння, напэўна,

не засталася ніводнага райцэнтра, дзе б не працаваў вядомы сеткавік. Спажывуцы задаволеныя, але раёны, на жаль, багацейшыя не становяцца.

— Асноўныя падаткі, за выключэннем падаходнага, гэтыя прадпрыемствы плацяць па месцы рэгістрацыі, — заўважае суразмоўца. — А наш галоўны гандлёвы партнёр і падаткаплацельшчык — райспажывукааперацыя — сёння прыкметна падсджаецца.

Што можа зрабіць дэпутат

Калі дэпутат — кіраўнік прадпрыемства, ён можа паўплываць на павелічэнне даходнай часткі бюджэту сваёй дзейнасцю. Наогул народныя абраннікі зацікаўлены прыйсці на «хворае» прадпрыемства, разам з людзьмі разабрацца, чаму зніжаюцца даходы ў бюджэт, паразважаць, як вырашыць гэтую праблему, бо яна цягне за сабой шэраг іншых. Цяжэй, напрыклад, становіцца ўтрымліваць сацыяльныя аб'екты на перыферыі, дзе колькасць

○ У тэму

ШТО Ё АБЛАСНОЙ «КІШЭНІ»?

Незадоўга да навагодняга свята на сесіі Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў па традыцыі ішла размова пра сродкі на наступны год

**Старшыня абласнога парламента Уладзімір Цярэнцьеў падкрэсліў, што бюджэт на 2020-ы застанецца сацыяльна накіраваны — на 66,6 %. Найбольшае фінансаванне атрымаюць сферы адукацыі — 31,5 %, аховы здароўя — 24,9 %, сацыяльнай палітыкі — 5,9 %. Між іншым усе бюджэты раёнаў і гарадоў паўночнай вобласці краіны датацыйныя, за выключэннем Віцебскага раёна. Сярэдні ўзровень датацыйнасці па вобласці складае 31,8 %, раёнаў — 42,8 %, гарадоў абласнога падпарадкавання (Віцебск, Наваполацк) — 16 %.**

Уласныя даходы мясцовых бюджэтаў Віцебскай вобласці вызначаныя ў памеры 1519,5 мільёна рублёў, або з ростам 4,2 % да даходаў 2019 года.

У структуры даходаў бюджэту вобласці прагназуюцца паступленні падатковых даходаў — 1397,6 мільёна рублёў (92 % ад уласных даходаў), непадатковых — 121,9 мільёна рублёў (8 %).

Асноўную долю ў структуры даходаў мясцовых бюджэтаў Віцебскай вобласці складаюць: падатковы падатак з фізічных асоб — 551,6 мільёна рублёў, падатак на дабаўленую вартасць — 470,3 мільёна рублёў, падаткі на ўласнасць —

143,9 мільёна рублёў, падатак на прыбытак — 112,3 мільёна рублёў.

З рэспубліканскага бюджэту перадаюцца бязвыплатныя паступленні — 928,2 мільёна рублёў (37,9 %).

Бюджэт вобласці на 2020 год сфарміраваны з дэфіцытам — 20,8 мільёна рублёў у сувязі з планаваным прыцягненнем крэдыту з рэспубліканскага бюджэту на фінансаванне расходаў капрамонту, набыццё і замену ліфтаў, а таксама дзякуючы размяшчэнню эмісійных каштоўных папер Аршанскім райвыканкамам і Віцебскім гарвыканкамам на будаўніцтва фермы ў вёсцы Чурылава ды дзіцячага садка і школы ў мікрараёне «Білева-2» адпаведна.

Аб'ём бюджэту вобласці па расходах вызначаны ў памеры больш чым 2,4 мільярда рублёў, што больш, чым у 2019-м, на 6,5 %.

Перад тым як на сесіі зацвердзілі бюджэт, адбылося сумеснае пасяджэнне прэзідыума аблсавета і аблвыканкама. Кіраўніцтва апошняга патрабуе разумна траціць бюджэтныя грошы, пралічваць, наколькі эфектыўна будуць акупляцца выдаткі на будаўніцтва аб'ектаў сацыяльнага прызначэння.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец) извещает о проведении 19 февраля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

| № лота                                             | Наименование предметов торгов                               | Начальная цена продажи имущества, с учетом НДС (20 <span> </span> %), бел. руб. | Сумма задатка, с учетом НДС (20 <span> </span> %), бел. руб. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Объездная, 9 |                                                             |                                                                                 |                                                              |
| 1                                                  | Станок токарно-винторезный 16K20 (инв. № 1014), г. в. 1975  | 3400,00                                                                         | 340,00                                                       |
| 2                                                  | Станок токарно-винторезный 250ИТВ (инв. № 2322), г. в. 1991 | 7300,00                                                                         | 730,00                                                       |
| 3                                                  | Станок токарно-винторезный 250ИТВ (инв. № 2442), г. в. 1994 | 2100,00                                                                         | 210,00                                                       |
| 4                                                  | Пневматический пресс НВ5222Б-01 (инв. № 686), г. в. 1973    | 4200,00                                                                         | 420,00                                                       |

**Продавец:** ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (044) 544-38-37 – Титков Виктор Семенович. **Шаг аукционных торгов – 5 %.** **Для участия в аукционе необходимо:** 1. Оплатить задаток на расчетный счет **Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»):** р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно **с 17 января 2020 г.** по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. **Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 17 февраля 2020 г. в 16.00 включительно.** Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. **Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. Для участия в аукционе представляются:** документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). **В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Невяка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах.** В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается **Организатором** в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение **10 (десяти) календарных дней** от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). **Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – [www.gomeloblreklama.by](http://www.gomeloblreklama.by), [www.expert-usluga.by](http://www.expert-usluga.by), раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62**